

23. Якім спосабам утвораны назоўнік **прагнасьць**?

- А) прыставачным. Б) прыставачна-суфіксальным.
В) суфіксальным. Г) бясуфіксным. Д) асноваскладаннем.

24. Выберыце з дадзеных словы, у якіх замест кропак патрэбна напісаць дзве літары *лл*: 1) *а..ея*; 2) *і..юмінатар*; 3) *ра..я*; 4) *а..ігатар*; 5) *і..юзія*; 6) *га..ё*; 7) *ка..екцыя*; 8) *жы..ё*.

- А) ва ўсіх словах. Б) няма такіх слоў. В) 1, 4, 5, 6. Г) 2, 3, 7. Д) 3, 6, 8.

25. Выберыце варыянт, дзе складанае слова запісана правільна.

- А) дрэвабітон. Б) дравабітон. В) дрывабетон.
Г) дрэвабетон. Д) дравабетон.

26. Якое лексічнае значэнне мае слова **квадрант**?

- 1) прылада для наводкі гармат;
2) чацвёртая частка круга;
3) роўнастаронні прамавугольнік;
4) старадаўні вугламерны астранамічны прыбор, які служыў для вызначэння нябесных цел;
5) кожная з чатырох фаз Месяца;
6) велічыня плошчы, якая вылічваецца ў квадратных адзінках.

- А) 1, 2, 4. Б) 2, 4. В) 3. Г) 4, 5. Д) 6.

27. Выберыце словы з прапанаваных, у якіх замест кропак патрэбна напісаць літару **а**:

- 1) *бр..ўнінг*; 2) *бр..во*; 3) *жс..рсцвяны*; 4) *інт..рв'ю*; 5) *гл..ток*; 6) *жс..тон*.

- А) ва ўсіх словах. Б) няма такіх слоў. В) 1, 3. Г) 2, 4, 6. Д) 3, 5.

28. Вызначце, дзе няправільна ўтворана ступень параўнання прыслоўяў:

- 1) добра – дабрэй; 2) мала – мені; 3) дрэнна – горш; 4) мала – меней;
5) прыгожа – прыгажэйшы; 6) выразна – выразней?

- А) ва ўсіх прыкладах. Б) 1, 5. В) 1, 3, 4. Г) 2, 3, 6. Д) 5, 6.

29. Колькі ў сучаснай беларускай мове галосных літар, якія паказваюць на мяккасць папярэдняга зычнага?

- А) няма такіх літар. Б) 3. В) 5. Г) 7. Д) 10.

30. У Максіма Багдановіча ёсць вершаваныя радкі:


Мы выходзім з цесных, душных *На зімовы цёплы вырай*
Падзямельных норак, *Цягнемся-паўзём...*

Якое свята з народнага календара такім чынам узгадаў паэт?

- А) Вялікдзень. Б) Каляды. В) Мядовы Спас. Г) Узвіжанне. Д) Купалле.


Конкурс арганізаваны і праводзіцца Грамадскім аб'яднаннем «Беларуская асацыяцыя «Конкурс» сумесна з Акадэміяй паслядыпломнай адукацыі пад эгідай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

220013, г. Мінск, вул. Дарашэвіча, 3–218
тэл. (017) 292 80 31, 292 34 01, 290 01 53
e-mail: info@bakonkurs.by
http://www.bakonkurs.by/



Конкурс па беларускай мове «БУСЛІК-2009»

Чацвер, 19 лютага 2009 года



- працягласць работы над заданнем 1 гадзіна 15 хвілін;
- карыстацца падручнікамі, канспектамі, справачнай літаратурай забараняецца;
- кожны правільны адказ адзначаецца трыма, чатырма ці пяццю баламі; колькасць балаў, якія атрымлівае ўдзельнік, адказваючы на пытанне правільна, вызначаецца складанасцю пытання (10 лягчэйшых пытанняў – па 3 балы, 10 найбольш складаных – па 5 балаў, астатнія 10 – па 4 балы); складанасць пытання вызначаецца па колькасці ўдзельнікаў, якія правільна на яго адказалі;
- няправільны адказ адзначаецца чвэрцю балаў, прадугледжаных за дадзенае пытанне, і залічваецца са знака «мінус», у той час, як не даўшы адказу, удзельнік захоўвае раней набраныя балы;
- на кожнае пытанне маецца толькі адзін правільны адказ;
- самастойная і сумленная работа над заданнем – галоўнае патрабаванне арганізатараў да ўдзельнікаў конкурсу;
- на старце ўдзельнік атрымлівае авансам 30 балаў;
- максімальная колькасць балаў, якую можа атрымаць удзельнік конкурсу, – 150;
- пасля заканчэння конкурсу лісток з заданнем застаецца ўдзельніку.

Заданне для вучняў 9-9' класаў

1. Разгадайце рэбусы. Вызначце толькі назоўнікі мужчынскага роду.

Л = в а = ы я = ы о = а

1 = б 5 = л б = в

1) 2) 3) 4)

А) няма такіх назоўнікаў. Б) 1, 3. В) 2, 3. Г) 1, 4. Д) 3, 4.

2. Складаны прыметнік **малапрыкетны** ўтвораны са спалучэння...

- А) назоўніка і прыметніка. Б) прыметніка і прыметніка.
В) прыслоўя і прыметніка. Г) прыметніка і назоўніка.
Д) прыметніка і прыслоўя.

3. У якіх словах пры змяненні адбываецца чаргаванне зычных?

- 1) лазняк; 2) лодка; 3) пліта; 4) рахунак; 5) страх; 6) масаж.
- А) 1, 3, 4. Б) 2, 3, 5. В) 2, 6. Г) 3, 5. Д) ва ўсіх словах.

4. Якія словы з прыведзеных з'яўляюцца сінонімамі да фразеалагізма **зарубіць на носе**: 1) *забыць*; 2) *занатаваць*; 3) *запомніць*; 4) *урэзацца ў памяць*; 5) *не забыць*?

- А) усе словы. Б) 1, 2. В) 2, 3, 5. Г) 3, 4. Д) 4, 5.

5. Пра чые гераічныя ўчынкi расказаў у апавесці «Дрыгва» Якуб Колас?

- А) дзядзькі Антося. Б) дзеда Талаша. В) Сымона.
Г) Андрэя Лабановіча. Д) дзядзькі Марціна.

